

# МАСТАЦКІЯ ВЫРАБЫ МАГНАЦКІХ МАНУФАКТУР

XVII – першай паловы XIX ст.  
у музейных калекцыях



Установа «Музей «Замкавы комплекс «Mip»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

директора музея «Замкавы комплекс «Mip»  
Александра Васильевича Лапко

МАСТАЦКІЯ ВЫРАБЫ  
МАГНАЦКІХ МАНУФАКТУР  
XVII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX СТ.  
У МУЗЕЙНЫХ КАЛЕКЦЫЯХ

Аспекты даследавання

матэрыяльной культуры Беларусі

Матэрыялы

міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

(Мірскі замак, 23 лістапада 2017 года)

Mip  
Музей «Замкавы комплекс «Mip»

2018

*A. I. Дзярновіч*

## РАДЗІВІЛАЎСКІ ДАСПЕХ І ЛЁС КАЛЕКЦЫІ ГЕНРЫХА ТАТУРА

У 1899 г. мінскі антыквар Генрых Татур вёў перамовы з Антоніем Радзівілам (1833–1904) адносна даспехаў для калекцыі ў Нясвіжскім замку. Трэба думачы, што Татур прапаноўваў нясвіжскому ардынату набыць поўны даспех коннага рыцара з радзівілаўскім гербам на грудзях. 19 жніўня Генрых Татур назваў сваю цану — 16 тыс. рублёў<sup>1</sup>. Гэта была сапраўды велізарная сума! 21 верасня прадстаўнік Управы Радзівіла досьць рэзка адказаў Татуру, «што з-за надта высокай цаны на зброю, якой набыць было прапанавана, Яго Светласць Князь Ардынат не жадае сабе яе набыць»<sup>2</sup>.

Ці не пацвярджае гэта слова Сразнеўскага пра тое, што «Татур звычайна моцна перабольшваў цану сваіх рэчаў і любіў у гэтым сэнсе пасміхацца над нашчадкамі радавітых фамілій»? У любым выпадку, ужо ў пасміротным апісанні калекцыі мінскага антыквара фігуруе гэты «велізарны рыцар на кані»<sup>3</sup>. Але так ці інакш, пасля смерці Татура ўсе названыя рарытэты так і не засталіся ў Мінску.

### *Мінскае кола*

У канцы XIX — пачатку XX ст. у Мінску яшчэ існавала тое спецыфічнае культурнае кола, што захоўвала гістарычную традыцыю Літвы, і для якога была сваёй польскамоўная культура даўній Рэчы Паспалітай. Адначасова перад гэтай генерацыяй паўставалі новыя культурныя выклікі, звязаныя са знаходжаннем у межах Расійскай імперыі. Службовую кар'еру, перспектывы паспяховага прадпрымальніцтва, шмат якія аспекты ўласнага жыцця так ці інакш прыходзіліся звязваць з існаваннем у юрыдычным полі манархіі Раманавых. Але не зусім было зразумелым, як рэагаваць на новую з’яву — беларускі нацыянальны праект, што паволі паўставаў з нетраў гэтага краю няпэўнасці. Мінскі антыквар і археолаг Генрых Татур апынуўся на перакрыжаванні ўсіх тых прагматычных і сэнтиментальных сюжэтаў. Апынуўся зусім не выпадкова.

<sup>1</sup> LVIA. F. 716, a. 4, Nr. 222. P. 5.

<sup>2</sup> LVIA. F. 716, a. 4, Nr. 222. P. 9 («że dla zbyt wysokiej ceny na zbroję, której nabycie było im proponowane, J. O. Księże Ordynat nie życzy sobie takową nabyc»).

<sup>3</sup> Матар’ялы аб музеі Г. Х. Татура ў Менску // Запіскі Аддзелу гуманітарных навук. Кн. 8. Працы клясы гісторыі. Т. III. Мн., 1929. С. 554.

*Спробы кар'еры*

Генрых Франц Татур нарадзіўся ў Слуцку 17 верасня 1846 г.<sup>4</sup> і спачатку меў усе шансы пабудаваць нармальную кар'еру шляхціца паяволнага краю. Род Татураў пасля падзелаў Рэчы Паспалітай змог прадставіць усе паперы, каб засведчыць сваё шляхецкае паходжанне і быў прызначаны ўжо ў расійскім дваранстве: Мінскі дваранскі дэпутацкі сход 2 сакавіка 1802 г. і 24 студзеня 1808 г. прызнае род Татураў гербу «Дуброва» («Данброва»). У сваю чаргу, гэтыя рашэнні былі зацверджаны ўказамі Сената ў 1849 г. і 1861 г.<sup>5</sup>

У даволі маладым узросце Генрых Татур быў абраны маршалкам шляхты Мінскага павету. Татур актыўна супрацоўнічаў з Мінскім статыстычным камітэтам, што было своеасаблівой версіяй рэгіянальнага «пазітыўізму» — палітыкі прагматычнай працы, скіраванай на развіццё краю ды павелічэнне яго эканамічных і культурных багаццяў. Гэтая палітыка прадугледжвала таксама супрацоўніцтва з расійскімі ўладамі ў вызначаных адміністрацыйных і гаспадарчых сферах.

Дык што ж здолеў захаваць пазітыўізм на землях былога Вялікага Княства Літоўскага? Напэўна, зямянства — гэта значыць не проста мясцовую шляхту, а шляхту маёмысную, якая мела фальваркі і сядзібы, што былі асяродкамі гаспадарчага і культурніцкага жыцця ў правінцыі. А захоўваючы зямянства, пазітыўізм літоўскі захоўваў традыцыі былой Рэчы Паспалітай, захоўваў гістарычную Літву. Хоць, вядома, гэтая традыцыя падважвалася народжаным літоўскім нацыянальным рухам, з боку якога ўжо прагучалі прэтэнзіі да былой Кароны за ўцягненне ў Паўстанне 1863 г., а таксама будучым беларускім<sup>6</sup>.



Іл. 1. Герб роду Татураў «Данброва»

<sup>4</sup> Статкевіч-Чабаганаў, А. В. Я — сын Ваш: Некрашэвічы герба «Любіч». Татуры герба «Данброва». Сеўрукі герба «Курч». Кернажыцкія герба «Юноша». Маствіловічы герба «Даленга». Мн.: Роднае слова, 2012. С. 155, 234.

<sup>5</sup> Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 319, вол. 2, спр. 3207; Статкевіч-Чабаганаў, А. В. Я — сын Ваш... С. 190—191.

<sup>6</sup> Дзярновіч, А. Пазітыўізм у Польшчы і ў Беларусі ў канцы XIX і пачатку XX стст.: розніца ва ўспрыніцці сацыяльнага досведу // Polska i Białoruś w XX wieku. Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Pod red. Edwarda Czapiewskiego i Grzegorza Straucholda. IH UW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Ambasada PR w Mińsku. Wrocław, 2009. S. 16—17.

## Прага да збіральніцтва

Членства ж у Статыстычным камітэце дапамагло Татуру арганізаваць з 1874 г. уласныя археалагічныя даследаванні ў Мінскай губерні і заняцца калекцыянаваннем. Татур склаў археалагічную карту губерні з апісаннем помнікаў, а ў 1878 г. выдаў працу «*Археалагічнае значэнне Мінскай губерні*», у 1892 г. — «*Нарысы археалагічных помнікаў на просторы Мінскай губерні і яе археалагічнага значэння*». У выніку паездак па Міншчыне ён падрыхтаваў вялікі альбом археалагічных помнікаў (1893). Некалькі яго прац так і засталіся ў рукапісах. Але адным з галоўных вынікаў дзеяйнасці Татура лічыцца стварэнне ім спачатку ў Бярэзіне, а потым у Мінску, прыватнага музея. Ён жа ўпрадаваў археалагічна-этнографічны музей пры Мінскім губернскім статыстычным камітэце.

На краёвага гісторыка і грамадскага дзеяча Аляксандра Ельскага (1834–1916) гэты музей зрабіў вельмі пазітыўнае ўражанне. Ельскі падрыхтаваў для варшаўскага энцыклапедычнага выдання «*Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*» некалькі тысячаў кароткіх і вялікіх артыкулаў пра мясцовасці Беларусі і Літвы. У сваім нарыйсе пра Мінск Ельскі досьціц падрабязна апісаў музей, створаны Татурам:

«Археалагічна-этнографічны музей пры мясцовым губернскім статыстычным камітэце знаходзіцца ў памяшканні губернатара, мае да 600 археалагічных знаходак каменнай і бронзавай эпох, каля 1000 тамоў польскіх і лацінскіх старажытных твораў, сабраных у быльх бібліятэках касцёлаў, некалькі тысяч розных мясцовых работ, што адносяцца да этнографіі, пэўную колькасць айчынных манет і розных памятак, а таксама чалавечых чарапоў з дагістарычных курганоў. Музей гэты дзесяць гадоў тому быў створаны і ў камплектаваны здольным даследчыкам, археолагам Генрыкам Татурам. Цікавасць у гэтым зборы выклікае выкананая названым Татурам невядомая археалагічная карта Мінскай губерні, на якой абазначаны ўсе мясцовасці, дзе ёсьць дагістарычныя помнікі: курганы, гарадзішчы, насыпы, замкі, памятныя камяні і іншае. Татур падзяліў усе помнікі на 25 груп і адзначыў на Міншчыне да 30 000 курганоў і да 1 000 гарадзішчаў і насыпаў»<sup>7</sup>.

Можна казаць, што карыстаючыся сваім службовым становішчам, а менавіта, доступам да прыватных зборах, Татур меўмагчымасць мэтанакіравана папаўняць сваю калекцыю. Ва ўладанні Генрыха Татура знаходзілася таксама ўнікальная бібліятэка. Менавіта да Татура патрапілі кніжныя зборы зачыненага ўладамі кляштара мінскіх бенедыктынаў. Сярод рагытэтаў захоўваліся «Біблія» друку доктара Скарыны і III Статут ВКЛ 1588 г., кнігі з нясвіжскай бібліятэкі Радзівілаў<sup>8</sup>. Папаўненнем сваёй калекцыі Татур займаўся больш за 30 гадоў і сабраў каля 6 500 тамоў і рукапісаў XIV–XIX стст., звесткі пра якія траплялі ў агульнарасійскія даведнікі бібліяфілаў<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Ельскі, А. Выбранае. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2004. С. 158.

<sup>8</sup> Доўнар, Л. І. Мінскія кнігазборы XIX стагоддзя // Здабыткі: Документальнаяя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Вып. 3. Мн., 1998. С. 67.

<sup>9</sup> Параделов, С. А. Адресная книга русских библиофилов и собирателей гравюр, литографий, лубков и прочих произведений печати. М., 1904. С. 116; Шуманский, Е. А. Справочная книга для русских библиофилов и коллекционеров. Одесса, 1905. С. 108.



Іл. 2. Канверт ліста Ежы Гутэн-Чапскага да Генрыха Татура з пазначэннем адраса апошняга:  
«Мінск, [вул.] Гандлёвая, № 8»,  
7 верасня 1895 г., Прылукі



Іл. 3. Канверт ліста Ежы Гутэн-Чапскага да Генрыха Татура з пазначэннем адраса апошняга:  
«Мінск, [вул.] Гандлёвая, № 8»,  
7 верасня 1895 г., Прылукі

### Сталая фінансавыя праблемы


Той жа Сразнеўскі сцвярджаў, што збіральнік быў «беларус-нацыяналіст і вораг палякаў». «Не маючы ніякіх асаблівых даходаў, ён калекцыянуваў пры дапамозе сваіх жа збораў, купляючы затанна ўсялякія рэчы і прадаючы задорага тое, што не мела найбліжэйшых адносін да Беларусі... Татур звычайна моцна перабольшваў цану сваіх рэчаў і любіў у гэтым сэнсе пасміхацца над нашчадкамі радавітых фамілій, прапануючы сёння аддаць рэч за тысяччу і даючы тэрмін на развагі, пасля якога абяцаў ставіць цану ўдвая большую»<sup>10</sup>.

Купляючы і перапрадаючы рэчы, Генрых Татур меў сталая праблемы ў сродках. Яму прыходзілася і даваць гэтыя рэчы ў заклад пад гроши. Захаваўся цікавы дакумент, датаваны 26 лютым 1871 г., які апісвае вяртанне Татурам паловы адной пазыкі:

«Сп. Генрыхам Татурам з занятай у Спн. Міхаліны Драздоўскай і Антаніны Пякарскай грошай Дзвесце руб. сер[абром] 20 Красавіка 1870 году, сённяшняга чысла сплаціў Сто рублёў серабром і звыш гэтага на працэнт другога году даўшы Дзесяць рублёў; з закладзенага жа каштоўнасцяў прыняў назад: Пярсцёнак з трывма дыямантамі адзін; і перламутравую табакерку. — Іншыя ж каштоўнасці... застаюцца ў нашым захаванні — да моманту іх выкупу»<sup>11</sup>. Але, як бачым, Татур аддаваў свае пазыкі.

<sup>10</sup> Матар'ялы аб музэі Г. Х. Татура... С. 554.

<sup>11</sup> Бібліятэка Літоўскай Акадэміі Навук (LMAB). Зала рукапісаў. F 29-88. Арк. 7. («Г. Генрих Хризостомовъ Татуръ изъ занятой у Г.р. Михалины Дроздовской и Антонинны Пекарской денегъ Двѣстѣ руб. сер. 20 Апреля 1870. года, настоящага числа уплатиў Сто рублей серебромъ и сверхъ сего на процентъ другаго года дава Десять рублей; изъ заложенныхъ же драгоценностей принять обратно: Перстень съ тремя бриліантами одинъ; и перломутровую табакерку. — Остальныя же драгоценности



Іл. 4. Ліст графа Эмерыка Гутэн-Чапскага да Генрыха Татура,  
Станькава, 16 лістапада 1894

нясмелых яшчэ спрэчках з палякамі і абрусцелямі, даваў заўагі: «разумна адка-  
залі!»... «гэта пусты чалавек!...». Прыводзіў нам аргументы з гісторыі Беларусі. Ка-  
стрявіцкі быў духам з «беларускай пушчы», з народу: ад Татура веяла на нас духам  
Гедыміна, Ягайлы, Канстанціна Астрожскага, Мінскіх, Слуцкіх і ўсіх фундатару  
і будаўнікоў беларускай мінуўшчыны. Гэта былі два магіканы, дзве крыніцы, като-  
рыя перахавалі зародыш беларускай ідэі і не далі ёй загаснуць»<sup>12</sup>.

### *Мінскі рынак антыкварыяту*

Гімназісты Іван Луцкевіч і Аляксандар Уласаў прыходзілі да Татура, праўдапад-  
обна, на вул. Гандлёвую на ўзбярэжжы Свіслачы. На гэты ж адрес (вул. Гандлё-  
вая 5, 6, 8) паступала і карэспандэнцыя ад кліентаў і пакупнікоў Татура.

поименованные нам въ росписке выданной Г. Татуру при принятіи нами въззлогъ ихъ драгоценно-  
стей — остаются въ нашемъ храненіи — впредъ до выкупа оныхъ — Михалина Лукашова Дроздовская  
а за нея незнающюю русской грамоты по Ея просбѣ расписался Иосефать Казимировъ Дроздовски»).

<sup>12</sup> Уласаў, А. К. Кастрявіцкі і Г. Татур // Беларускі шлях. 1918, 26 мая; Яго ж. Успаміны // Сын  
беларуса (Вільня). 1924, 20 жніўня. Гэты фрагмент падае таксама Аляксей Каўка: Каб не драмала па-  
мяць // Каўка, А. Тут мой народ: Францішак Скарны і беларуская літаратура XVI — пачатку XX стст.  
Мн.: Мастацкая літаратура, 1989. С. 211.

### *Татур ля пачаткаў беларускага руху?*

Вышэйпрыведзены пасаж Сраз-  
неўскага пра нацыяналізм Татура за-  
слугоўвае асаблівай увагі. Наколькі  
гэты антыквар і калекцыянер сапраўды  
мог мець нейкае дачыненне да белару-  
скага руху? Ці гэта не перабольшванне?

Аляксандар Уласаў у сваіх успамінах  
нечакана адзначаў ролю Татура ў іх  
юнацкія гімназічныя гады яго і Івана  
Луцкевіча:

«Мы хлапцамі разам з Казімірам  
Кастрявіцкім [Карусём Каганцом] ся-  
дзелі ў музее Татура, сотні разоў раска-  
звалі яму свае «беларускія» планы.  
Строгі старык, лысы, зrudой бара-  
дой, падобны да прарока Елісея, быў  
з намі адной думкі. Седзячы гуртом  
на змярканні ў яго музеі, заваленым  
кальчугамі, мячамі, старымі кнігамі,  
дакументамі, мэбллю, абразамі, ён вы-  
слушоўваў нашы «даклады» аб нашых



Іл. 5. Эмерык граф Гутэн-Чапскі. Медзярый Віктара Баброва, 1876



Іл. 6. Ежы Гутэн-Чапскі з сям'ёй у Прылуках пад Мінском, 1902 г.

У сталых зносінах Татур быў з Чапскім. Галава сям'і Эмерык Гутэн-Чапскі (1828–1897) у свой час свядома будаваў кар'еру расійскага чыноўніка, у самы разгар Паўстання 1863 г. пагадзіўся заніць пасаду губернатара Ноўгарада Вялікага. Вяршыній жа яго кар'еры стала пасада дырэктара Ляснога дэпартаманта Расіі, але праз інтырыгі і пагаршэнне адносін з царом з-за бескантрольнай раздачи лясоў, Эмерык Чапскі сышоў з дзяржаўнай службы і надалей прысвяціў сябе ўжо толькі калекцыянаванню. Свае багацейшыя калекцыі Эмерык Гутэн-Чапскі вывез з падкрайданаўскага Станькова ў Кракаў. Цяпер даследчыкі гэта матывуюць немагчымасцю стварыць публічны музей гісторыі краю ў Мінску.

Вельмі заслужаным перад Мінском быў старэйшы сын Эмерыка Караль Чапскі (1860–1904), які чатыры разы абіраўся гарадскім галавою, але змог праўбыць толькі трох поўнага кадэнцыі. Караль Чапскі яшчэ пры жыцці быў названы пераўтваральнікам Мінска, бо дзякуючы яго актыўнай дзеянасці Мінск набыў рысы новаеўрапейскага горада<sup>13</sup>. У справах жа калекцыянавання Чапскіх Татур зносіўся таксама з малодшым сынам Эмерыка Юрыем (Ежы)<sup>14</sup> Чапскім (1861–1930).


Як адбываліся гэтыя перамовы, сведчыць ліставанне паміж Генрыхам Татурам і Эмерыкам Чапскім. Менавіта апошняму ў 1895 г. Татур прапаноўваў некаторыя кніжныя рарытэты. Абодва нашых герояў гандляваліся з-за некалькіх выданняў XVII ст. У рэшце-рэшт Эмерык Чапскі напісаў: «Дарагі Пане! Ёсьць ты ўпартым і цвёрдым, як скала»<sup>15</sup>. Чапскі прыняў пропанаваныя Татурам фінансавыя умовы здзелкі.

<sup>13</sup> Шыбека, З. В. Минскъ сто гадоў таму. Мн.: Беларусь, 2007. С. 29–39.

<sup>14</sup> У тагачасных расійскіх дакументах менаваўся як Георгій.

<sup>15</sup> Літоўскі Дзяржаўны Гістарычны Архіў (далей — LVIA). F. 716, a. 4, № 217. P. 49 («Łaskawy Panie, Jesteś uparty i twardy jak skała»).

## Лес калекций



Іл. 7. Ліст з Галоўнай управы  
маёнткаў князя Антонія Радзівіла да Генры-  
ха Татура, Нясвіжскі замак,  
21 верасня 1899

маляваў!», як адзначае той жа Снітка) і ўрачыста, з хросным ходам, аднёс у царкву ў Лагойску.

Расійская акадэмія навук усё ж не знайшла сродкаў на набыццё збораў Татура. Так ці інакш, ягоныя калекцыі пакінулі Мінск. Яшчэ падчас перамовы з Акадэміяй, граф Тышкевіч зрабіў вельмі добрую прапанову па кніжным зборам, частка якіх і скіравалася ў маёнтак Чырвоны Двор пад Вільняй. Вядома таксама, што іншая частка збораў патрапіла ў музей графа Шаптыцкага ў Львове<sup>18</sup>. Хадзілі чуткі, што іншыя матэрыялы былі вывезены ў Германію<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> З 1909 г. старшыня Мінскага царкоўнага гісторыка-археалагічнага камітэта, узначальваў Мінскі царкоўн.-археалагічны музей (Памяць: Гісторыка-документальная хроніка Мінска. У 4 кн. Кн. 1. Mn.: БЕЛТА, 2001. С. 508).

<sup>17</sup> Матар’ялы аб музэі Г. Х. Татура ў Мінску // Запіскі Аддзелу гуманітарных навук. Кн. 8. Працы клясы гісторыі. Т. III. Mn., 1929. С. 556, № 3.

<sup>18</sup> Свянціцкі, І. Беларускі аздзел Украінскага Нацыянальнага Музэю ў Львове // Запісы БІНІМ (Нью-Ёрк). 1974, Кн. 12. С. 56–58. Перадрук: Вяртанне. Mn., 1994. Вып. 2. С. 224–227.

<sup>19</sup> Алексеев, Л. В. Белорусская археология и историческое краеведение во второй половине XIX — начале XX в. // Советская археология. 1968, № 3. С. 88–89; Мархель, У. Па слідах мінулага // Полымя, 1975. № 8. С. 247.

Генрых Татур памёр у 1907 г. не пакінуўшы тастаменту. Смерць заспела яго за складаннем анатаўанага каталогу ўласнай калекцыі. Далей спадчынай калекцыянера і даследчыка займаліся мінскі краязнаўца Андрэй Снітка<sup>16</sup> і пляменнік нябожчыка Міхал Татур. Вяліся перамовы пра набыццё збораў Расійской акадэміяй навук. А. Снітка з гэтай нагоды адзначаў: «Што тычыцца набыцця бібліятэкі Татура, мы застаемся пры ранейшым меркаванні: падзяляць яе нельга. У пытанні цаны, мяркую, мы будзем саступаць. Магчыма, што мясцовыя выданні я цаню вышэй сапраўднага кошту, бо яны прымушаюць біцца маё беларускае сэргца...»<sup>17</sup>

Асобныя прадметы збораў пачалі разыходзіцца, у тым ліку і ў дабрачынных мэтах. Удава Татура перадала праваслаўнаму епіскапу абрэз з былога Лагойскага манастыра. Епіскап загадаў убраць абрэз у рызу («на жаль, пад-

Ужо ў канцы 1920-х гг. вядомы беларускі гісторык Зміцер Даўгяла правёў уласнае расследванне лёсу калекцыі Татура. Даўгяла сабраў дакументы Акадэміі навук па гэтаму пытанню. Сведкі падзей і ўдзельнікі перамоваў прыгадвалі, што пасля смерці Татура бібліятэка знаходзілася «ў поўным разгроме»: «частка кніг і рукапісаў размешчана на паліцах, частка ляжыць у скрынях, шмат чаго валяеца на падлозе; тут таксама карты ў скрутках, малюнкі, альбомы, газеты»<sup>20</sup>. Гэта цытата ўзятая з тэкstu дакладу вядомага філолага і прарапандыста фатографічнай справы Вячаслава Сразнеўскага (1849–1937)<sup>21</sup> у Расійскай акадэміі навук, зроблены пасля азнаймлення ім 2–4 красавіка 1907 г. з бібліятэкай і музеем Татура ў двух дамках на ўскрайне Міску, у Лагойскім завулку, дом № 8.

Сёння мы можам сцвярджаць, што ў той сітуацыі нявызначанасці і торгäu асноўная частка музейных каштоўнасцяў Татура сапраўды патрапіла тады ў Львоў у мяркуемы музей Уніі, які ствараў мітрапаліт Шаптыцкі<sup>22</sup>, а частка бібліятэкі і рукапісаў — да Тышкевічаў пад Вільню, а потым і ўласна ў Вільню.



Іл. 8. Князь Антоні  
Вільгельм Радзівіл

<sup>20</sup> Матар'ялы аб музэі Г. Х. Татура... С. 554.

<sup>21</sup> У публікацыі Зм. Даўгялы памылкова названы Ўсеваладам (Матар'ялы аб музэі Г. Х. Татура... С. 554).

<sup>22</sup> Мальдис, А. Беларускія сокровіща за рубежом. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009. С. 68–69. Вопіс гэтых каштоўнасцяў гл.: Піскун, Ю. Лёс збораў Генрыха Татура // Вяртанне. Мн., 1994. Вып. 2. С. 17–18.

## ЗМЕСТ

Приветственное слово директора музея «Замковый комплекс «Мир» Александра Чеславовича Лойко .....	5
<i>И. Н. Скворцова</i> Кунтушевые пояса мануфактур Пасхалиса Якубовича в музейных собраниях Беларуси .....	7
<i>O. M. Коноплёва</i> Реставрация орната конца XVIII — начала XIX века с фрагментами и вставками из поясов по типу «слуцкого» из собрания Национального исторического музея Республики Беларусь .....	13
<i>I. У. Ганецкая</i> Дэкаратыўны стыль фаянсу свержанскай мануфактуры .....	19
<i>O. В. Школьна</i> Фарфорні князів Радзівіллів XVIII—XIX століття на теренах України .....	32
<i>П. С. Курловіч</i> Асартымент вырабаў Ільянскай шкларобчай мануфактуры сярэдзіны XVIII — пачатку XIX стагоддзя. (па даных археалагічных раскопак) .....	63
<i>K. A. Гилева</i> Чугунная медаль «На открытие пулковской обсерватории» из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств. К вопросу об атрибуции .....	70
<i>T. I. Кожух</i> К проблеме атрибуции фрагментов шпалер из собрания музея «Замковый комплекс «Мир» .....	74
<i>O. В. Колосовская</i> Оловянная посуда в коллекции «Предметы быта» из собрания музея «Замковый комплекс «Мир» .....	93
<i>O. С. Сулима</i> «Придворні серветки» Ярославської Великої мануфактури з колекції Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського .....	98
<i>H. A. Ковалевич</i> Ремесла и промыслы в местечке Мир и его окрестностях в XVII—XIX веках ....	105

<i>Л. Н. Шиян</i>	
Інвентарі Вишневецького палацу як джерела до культурологічних студій магнатських резиденцій Волині XVIII століття .....	114
<i>A. I. Дзярновіч</i>	
Радзівілаўскі даспех і лёс калекцыі Генрыха Татура .....	120
<i>K. A. Бярнацкая</i>	
Мэбля лахаўскай работы князёў Радзівілаў .....	128
<i>A. B. Богатырёв</i>	
Как и где создавалась коронационная карета Яна III Собеского .....	133
<i>Ю. С. Безносик, В. И. Красовская</i>	
Изделия стекольных мануфактур в частной коллекции И. Сурмачевского .....	137
Звесткі пра аўтараў .....	142